

АДМЕТНАСЦІ АКАЗІЯНАЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ, ЗВЯЗАНай СА ЗДАРОЎЕМ

Па прычыне ўзнікнення сітуаций, звязаных са здароўем чалавека ці свойскай жывёлы, праводзіліся **медицынскія** аказіянальныя абра́ды, накіраваныя супраць хвароб, эпідэмій, паморкаў. У мэтах іх пра-духілення выкарыстоўваліся замовы, спецыяльныя рытуальныя дзе-янні, якія выконваліся пад час узнікнення масавых захворванняў, рас-паўсюджвання эпідэміі. У такіх выпадках людзі часта звярталіся па дапамогу да «спецыялістаў», якія займаліся знахарствам, або да «чараўнікоў», аднак існавалі і агульныя метады барацьбы з такімі сітуацыямі. Напрыклад, звычай ахвяравання ў касцёл або царкву «абыдзённай наміткі», якую ткалі жыхаркі вёскі ўсім калектывам за адзін светлавы дзень дзеля засцярогі ад розных хвароб [14, с. 167].

Абрадавыя дзеянні, накіраваныя на змяненне крытычных сітуа-ций у сферы здароўя чалавека і яго жывёлы, з'яўляюцца падобнымі па форме на абра́ды выклікання дажджу, аднак маюць зусім іншую семантыку. Стварэнне «абыдзённых» рэчаў і сімвалічнае абыходжан-не з імі межаў вёскі або двара выконвалася з мэтай рытуальнага «ачышчэння» тэрыторыі ад хваробы. «Абыдзённая» рэч у гэтым вы-падку з'яўляецца носьбітам сімвалічнай чысціні, навізны і жыцця-творнай энергіі, якая павінна была перайсці на чалавека і яго жыллёвую простору.

Абрад баранавання па коле вакол вёскі пад час распаўсюджвання эпідэмій і масавых хвароб праводзіўся з мэтаю размежавання і аддзя-лення сваёй тэрыторыі ад «чужой», умацавання межаў паміж гэтымі просторамі. Пры гэтым абнаўленне і рытуальнае ачышчэнне адбыва-лася пры дапамозе магічнага ўздзеяння элементаў абра́ду: асаблівага стану ўдзельнікаў (гэта былі маладыя дзяўчата або старыя жанчыны), часу (поўнач або поўдзень) і спосабу правядзення (баранаванне пра-водзілася плугам па магічным коле, са спяванцем гучных песен, з крыкамі, гоманам, чытаннем загавораў). Выкананне рытуальнага баранавання з'яўлялася ва ўяўленнях чалавека гарантам будучай чысціні просторы, якая была «апрацавана». Часам дзеля здзяйснення гэтых мэт прыносилі ахвяру, якая закопвалася за межамі «сваёй» тэ-рыторыі [1, с. 148–149].

Такім чынам, аказіянальныя абрады, якія праводзліся пад час хвароб, эпідэмій, паморкаў, былі звязаны з матывамі рытуальнага ачышчэння свету ў выпадку, калі ўзнікала такая неабходнасць. Абрадавыя дзеянні пры гэтым былі накіраваны на знішчэнне прыкмет старога, замацаванне сімвалічных межаў і стварэнне новай «станоўчай» рэальнасці.

З прыходам хрысціянства адбываецца пашырэнне і ўзбагачэнне абрадавых элементаў, накіраваных супраць эпідэмій і хвароб. У аказіянальных абрадах пачынаюць шырокія выкарыстоўваюцца абразы, крыж і асвечаныя рэчы, якія па сваіх якасцях з'яўляюцца сакральнымі атрыбутамі. Пад час эпідэмій наладжаліся хрэсныя хады, калі святар разам з жыхарамі абыходзіў вёску з абразамі, людзі чыталі малітвы, асвячалі вадою палі і пашы.

? Кантрольныя пытанні па тэме:

1. Вызначце падабенства і адрозненне ў правядзенні беларускіх метэралагічных і медыцынскіх аказіянальных абрадаў.
2. Якія асноўныя матывы пераважалі ў медыцынскіх аказіянальных абрадах?
3. Якія царкоўныя атрыбуты і сімвалы выкарыстоўваліся ў абрадах, звязанных са здароўем? Якія яны выконвалі функцыі?
4. У чым спецыфіка выбару ўдзельнікаў медыцынскіх аказіянальных абрадаў?

МЕДЫЦЫНСКІЯ АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ АБРАДЫ І ТЭКСТЫ

Абрадавыя дзеянні

Сабраліся дзесяць удоў. І вот, яны ад балезні, штоб іх храніл Гасподзь, ані чэсныя былі, некуда зря, былі ўдовы. І вот яны за дзень і напралі, і аснавалі, і выткалі, і атняслі к крыніцы ўдавіной, там хрест паставілі і павесілі на іконку палаценца эта [22, с. 712].

Калі хвароба сур'ёзная, заказваюць літых і розных металічных выявы хворых частак цела – галавы, ног, рук, вушэй, вачэй, грудзей, тулава і г. д. Гэтыя выявы нясуць у бліжэйшы касцёл (але не ў царкву) і кладуць там перад шанаваным абразом як ахвяру. Адначасова просьць ксяндзоў адслужыць за плату імшу перад тым абразом за здароўе хворага. Так робяць праваслаўныя. Католікі, наадварот, просьць адслужыць абедню ў праваслаўных цэрквах [22, с. 712].

Замовы

Ад розных хвароб

На моры, на кіяні стаіць дуб, на том дубі сядзіць чоран воран. Я ж таго чорнага ворана бяз ружжа ўб'ю, бяз нахцей абскубу, бяз агня абсмалю і бяз зуб зъем [9, с. 95].

Ад хвароб жывёлы

На сінім моры стаіць дуб на дваццаць восем сукоў, на тым дубі сядзіць арол на дваццаць восем вачэй, на дваццаць восем вушэй – далёка відаець, далёка слыхаець і раб божы ад патніцы і ад чамярыцы помачы даваець – ад стрэшныя, падзіўныя, прыгаворныя, мужчынськія, жаноцкія, дзявоцкія, хлапецкія, удоў і ўдавіных дзяцей, і з крыку і з глазу. Ня мы ж прыступаем – Маць Прачыстую прызываєм і Яна Храсціцеля Ісуса Хрыста і Пётру-Паўлу [9, с. 96].

Ад хвароб жывёлы

Госпаду Богу памалюся, Мацеры Прачыстай пакланяюся. Першым разам, добрым часам, вячэрняю зарою, добраі парою. Ішоў сам Гасподзь Бог шырокай дарогай з Ісусам Хрыстом, з Мацер'ю Божай. Сустракалі яны трох ангелкоў, пыталіся ў іх:

- Што за людзі?
- Мы не людзі, мы ўсе трои прочыя: адна – чарауніца, другая – распятніца, а трэці – пералог.

— Дык ляпіце ж вы на нябёсы, прынясіце мне семдзесят асінавых дубцоў, дайце мне ў белыя руکі, каб сагнаці мне з гэтай кароўкі мукі: з крутых рог, з бягучых ног, з вісучага хваста, з сапучых наздрэй, з чуючых вушэй, з белага вымя. Тут табе не стаяць, касці не ламаць, цела не пушыць, сініх жыл не сушыць, рацівага сэрца не ташніць.

Соль вам усім у вочы, жэрдка ў бок, штоб не стала маёй кароўцы на ўрок. Я з духам, словам, Бог з помаччу [9, с. 102].

Ад хвароб

Шоў Буг піраз луг адганяці паралуг, з залатою трускінаю, шаўкоўаю хусцінаю; трускіною трахне, хусціною махне – паралугі адпадуць, і ўрошныя, і стрэшныя, падуманныя, пагаданныя, падарожныя, вадзяныя, земляныя [9, с. 104].

Ад рознага

Святая Ілля і Пятра, каб рабай кароўцы была чыстата. Святыя Грамніцы, убіце злога чалавека ў зямліцы, змейя лятучага, гада паўзучага, каб раба (чорна і г. д.) карова была здарова, каб давала малака памногу, каб ціха стаяла, а малако было жырнае [9, с. 105].

Ад хваробы

Дзе сонца ўсходзе,
Там балезнь праходзе.
Дзе зара ападае,
Там балезнь прападае [10, с. 459].

Ад усіх хвароб

Ішоў Бог дарогай, сустрэў яснае сонца і красны месяц, сустрэў трох ангелаў. Тры ангелы неслі тры расы, усім людзям памагалі гэтымі росамі. Памажыце і мне ад усіх хвароб [10, с. 459].

Ад усякай хваробы

Не я хаджу, не я чытаю,
Не я скарблю, хваробу ўцішаю.
Ранішняя зорка-зарніца,
Яна красна дзявица.
Яна ходзіць і чытае,
Усе скорбі і хваробы ў рабы (імя) уцішае.
Спасі, Госпадзі, яе (імя) ад усіх хвароб. Амін [10, с. 461].

Ад крывацёку

Ехаў Святы Ян,
Вёз вады жбан.
Ян паваліўся,

Жбан разбіўся.
Вада разлілася,
А кроў сунялася [10, с. 367].

Ад крывацёку

Як Пан Езус і Святы Ян
Ішлі праз рэчку, праз Ірдан,
Гэта рэчка стала,
Так і ты, кроў, стань [10, с. 371].

Ад крывацёку

Іду я з Госпадам Богам, з святой серадою. У Грышкі стаіць у полі ігрушка, пад тэй ігрушкай сядзіць тры сяструшкі: адна шыя, другая вышывая, трэцяя кроў замаўляя. Сам Сус Хрыстос із барана руно знімая і жарало затыкая і кроў сунімая [9, с. 155].

Ад болю

Ішоў Ісус Хрыстос і Маці Прачыста па полю, па шырокай даліне, па сіняму каменню, па чорнаму краменню. Ісус ішоў першы, а Маці Прачыста ішла за ім, вярнулася – і ў раба Божага (імя) усякія болі мінуліся [10, с. 382].

Ад болю

Зара-зараніца, ранняя (або вячэрняя) памашніца, памажы, Божа, (імя хворага) лячыць. Зара расходзіцца, каб боль разышлася. Зара патухае, каб боль патухла. Боль, патухай. Мора шуміць, мора гудзіць, на тым моры камінь ляжыць, на тым моры pena шуміць. Пена спадаець, каб боль спала. Спадай, боль [10, с. 382].

Ад зубнога болю

Месяц-маладзічок,
Табе залаты ражок,
А мне залаты зубок.
(Пераказаць 3 разы, стаўши на калені) [10, с. 386].

Ад зубнога болю

На полі ляжаць два камянёчки,
Каб у (імя) былі крэпкія зубочки.
У лесе стаяць два дубовыя пянёчки,
Каб у (імя) былі здаровыя зубочки [10, с. 387–388].

Ад зубнога болю

Годзе зубочку балець,
Годзе зубочку зудзець.
Дай гаспадарочку адпачыць,
Дай гаспадарочку забыць.
Які чарвячок цябе есь,

Які чарвячок цябе гнець,
Калі ён там есь – хай згіне.
Годзе зубочку балець,
Годзе зубочку зудзець.
Можа табе траўкі прыкласці?
Можа цябе вадзіцай адмыць?
Дай гаспадарочку забыць,
Дай гаспадарочку адпачыць.
Не зудзі, не балі, не пячы, не смакчы,
Не гніся, не туліся, не ламайся, не чарней
Ні ў холад, ні ў гарачыню,
Ні ў слякаць, ні ў сухасць [10, с. 388].

Ад зубнога болю

Здраствуйця вам, коні, – начхання, нафарсення, а зубам на добрая здароўя. Як у вас, коні, копы не баляць, так у раба божыя (імя) зубы і дупла не баляць. Амінь [9, с. 188].

Ад ячменю

Каб ячмень сышоў з вока, трэба знянаць паказаць таму чалавеку кукіш пад вока і сказаць:

Ячмень, ячмень,
На табе кукіш,
Што хочаш,
То і купіш.
Купі сабе сярпок
Сячы ячмень папярок [10, с. 405].

Ад розных хвароб вачэй

Спачатку чытаецца малітва «Отчэ наш», потым слова:

«І очушка кохано (3 разы), і раба Бож’яга (імя) вочы каханы (3 разы), чысты, непарочны, навароджаныя, хрышчаныя і малітвенныя. Выплыві заноза, і не калі (імя) вочы. Выплыві, тускі, і не балі ў (імя) вочы, і вока чыстае і непарочнае, навароджана, хрышчанае и малітвеннае. Святая Варвара вялікамучаніца, святая Еўдакія, святая Кацярына, Святая Божая Маці, азірніся, Госпадзі, на рабу Божаю (імя), навароджаную, хрышчаную і малітвенную. Слава Бацьку і Сыну и Святому Духу. Амінь.» (чытаць 3 разы і кожны раз сплёўваць цераз левае плячо) [10, с. 406].

Ад хваробы вачэй

Хадзіла, гуляла Маць Прачыстая па чистаму полю. Падняліся буйныя ветры, запарушылі Івану левае вока, вырасла бяльмо. Маць Прачыстая плача-рыдае, к сырой зямлі прыпадае. Тудой ехаў сам Ісус Хрыстос.

- Маці мая, чаго ж ты плачаши, чаго рыдаеш, к сырой зямлі прыпадаеш?
- Сынку мой, Сын, як мне не плакаці, не рыдаці, к сырой зямлі не прыпадаці? Хадзіла, гуляла па чыстаму полю, падняліся буйныя ветры, запарушылі Івану левае вока, вырасла бяльмо.
- Маць мая, не плач, не рыдай, к сырой зямлі не прыпадай. Буду я ехаць па сялянскай гарэ на сівым кане, за мной будзе бегчы тры хорты: адзін чорны, другі белы, трэці рабы. Первы лізне – слязу злізне, другі лізне – таску злізне, трэці лізне – так з раба Івана бяльмо злізне [9, с. 248].

Ад звіху наgi

Звіх, не будзь ліх.

Не ламай касці,

Не давай пухці.

(малітву «Багародзіцу» трэба згаварыць.) Амін [10, с. 415].

Ад віху

Ехаў цар Давыд на сівым кані па залатым масту. Мост сагнуўся, конь страпянуўся, віх звіхнуўся. Віх, віх, ня будзь ліх, ня муч конскіх касцей. Як цару Бога не зваяваць, так у (імя) касцей віху не бываць па сей дзень, па сей час, на сію мінуту. Амінь. (падзмухаць 3 разы).

Замаўляюць на несалёнае масла 3 разы: ранкам, вечарам, ранкам. Мажуць балочную канечнасць зверху ўніз [10, с. 418].

Ад звіху

За сінімі марамі, за божымі славамі там гуляла тры паненкі. Яны не гулялі – сіні камень рубалі, костачкі збралі. Костачка к костачцы, сустаўчык к сустаўчыку. Як у варатах дзвёры пахаджаюць, так каб ножка (ці ручка) на места ўстала [9, с. 164].

Ад удару

Спачатку малітва Божая. (раней казалі) Прошчы мошчы (зараз гавораць: усе царквя і манастыря) прыступіце, злое ліха (удар ці што іншае, і на якой частцы цела) ад (прозвішча, імя) адніміце. Удару, спадару, расчыніся па грабу, па дубу, па ўсякаму дрэву, па ніцым лозам, па сыпучым пяскам, па крутым берагам. Як у пакойнікаў ва ўсіх не гарыць, не баліць, не падрывае, не падпухае на адходзе месяца, на падпоўні, маладзіку. Слова Ісуса Хрыста, дух Господа Бога, прашу, прыступіце, памажыце (у каго і на чым) удар адніміце, а яму (імя) усё добрае прынясіце. Ва імя Атца і Сына і Святога Духа. Амінь. (перахрысціць 3 разы) [10, с. 433].

Пры пераломе касцей

Сучу свячу, святому Ражаству. Сучу-падсучваю, святыя памажыце. Святы Васілій, стань на помашч рабе Божай (імя). Яркая звязда на вастоку з'явілася і яна помашч праведным давала. Дай Бог рабе (імя) помашч. Вазвясяліся і вазрадуйся, святы свяціцель Панцілей, стань на помашч і ісцалі вялікую балезнь. Амінь [10, с. 438].

Ад атручэння

Госпадзі Божа, благаславі і памагі. Устану я рана раненъка. Памыся я бела, выйду я на высокую гару, зірну я гляну пад ясную зарю. Там стаіць цар-дуб, на тым цару-дубу сядзіць чорны ворын, у таго чорнага ворына дзюба жалезная і косці жалезныя. Прашу я цябе, чорны ворын, выздзірай чэмер з раба Божыга (імя). З буйнай галавы, з румянага ліца, з ряцівага серца, і з касцей, і з жыл, і з ярых вачэй. Амінь [10, с. 440–441].

Ад болю ў спіне

Калі, баліць сядрзіна (спіна), падыходзяць да магутнага дуба і становяцца да яго хворым месцам. Пры гэтым кажуць слова: «Дубок, да памажы, ты сільны, магутны. Падзяліся са мной сіламі, зрабі, каб і я быў такі» [10, с. 442].

Ад болю ў спіне

Дубняк на дубняк. Перастань болець спінак! А сустаў на сустаў, штоб спіна перастаў [9, с. 364].

Ад раўматызму

На сінім моры трон стаіць, на тым троне сам Бог сядзіць і Насвентшая Маці Прасвятую Багародзіцу чытала, з (імя) костачак, жылачак, суставачак, раўматызм знімала, быстрае, гострае, калючае, ламучае і свой Святы Дух укладала [10, с. 443].

Ад ангіны

Прачытаць малітву «Отча наш» 3 разы, а потым сказаць такія слова: «На гары Алхіміянскай стаіць дуб наплічаты, пад тым дубам сынлісія тры браты: заяц с поля, месяц з неба, шчутка з мора. Сынлісія і паелі ад крышчонай рабы Божай (імя) ангіну, боль разрушылі. Тут табе не быць, тут табе не стаць. Выйдзі на сухі ліст, дзеравянны сук. Не я прашу сама, а Маць Божая са святымі ангеламі. Выйдзі, боль, ад рабы Божай (імя) са спіны, з жывата, з пальчыкаў, з сустаўчыкаў, з нагаткоў, з нагаточкаў, з кагаточкаў, з усіх маравых абалочак. Ва імя Атца і Сына і Святога Духа. Амінь» [10, с. 443–444].